

-
3. Лисе, А.В. Бойня в Персидском заливе как модель «новой» войны / А.В. Лисе // СПА: Экономика. Политика. Идеология. – 1995. – № 4. – С. 90 – 95.
4. Попов, С. // Зарубежное военное обозрение. – 2001. – № 12.

Куис Владимир Николаевич, начальник цикла тактических дисциплин общевойсковой кафедры военного факультета ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, подполковник.

Кутафин Николай Викторович, доцент цикла тактических дисциплин общевойсковой кафедры военного факультета ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, подполковник.

УДК 947,6(1914-1918)

В.М. Хаданёнак

ЦЯЖКАСЦІ ПРЫ ПРАВЯДЗЕННІ МАБІЛІЗАЦІЙ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ УГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

Аналізуецца працэс правядзення мабілізацыі на беларускіх землях у перыяд Першай сусветнай вайны. Робіцца вывад аб яе настяховасці.

Ключавыя слова: Магілёўская губерня, прызыў.

Ужо ў ліпені 1914 г. на беларускіх землях пачынаюць право-дзіца мабілізацыі запасных у армію. Колькасць прызыўнікоў-беларусаў вагаеца ў розных айчынных даследчыкаў. Адзінага меркавання па гэтаму пытанню да сённяшняга часу няма. Пераважная большасць гісторыкаў сыходзіцца на тым, што за ўвесь час вайны з беларускіх земляў было прызваны крыху болей за 800 000 чалавек [1, с. 436]. Прыйблізна такую ж лічбу называе і У.В. Ляхоўскі [2, с. 38 – 39]. Істотна адрозніваюцца хіба што звесткі пададзенныя В. Карнілюком (923 200 чалавек) [3, с. 177 – 180]. Маштабы мабілізацыі на беларускіх землях і сапраўды ўражвалі. Калі ў цэлым па 50-ці губернях Расійскай імперыі на працягу вайны было мабілізавана 47,4 % працаздольных мужчын, то ў Магілёўскай губерні – 50,7 %, Віцебскай – 52,2 %. Што ж тычыцца заходніх раёнаў Беларусі, якія затым аказаліся пад німецкай акупацыяй, то там праводзілася амаль пагалоўная мабілізацыя мужчынскага насельніцтва [4, с. 42]. Дадзеная статыстыка дае падставы характарызаваць насельніцтва беларускіх земляў, як «масава мабілізаванае грамадства» [5, с. 211].

Напружаная атмасфера, абумоўленая блізкасцю фронта, асабістыя крыўды прызыўнікоў на бюрократызм і чэрствасць адміністрацыі, масавы хабар і чыноўніцкія злойжыванні прывялі да шматлікіх выступленняў навабранцаў. У пераважнай сваёй большасці яны насілі спарадычныя харктар і былі выкліканы мясцовымі асаблівасцямі прызыўной кампаніі (дрэнная арганізацыя харчавання на зборных пунктах, хібы пры перавозцы салдатаў і г.д.). Але некаторыя выступленні насілі яскрава выражаныя класавыя харктар. Так цэлая хвала разгромаў маёнткаў мабілізаванымі на вайну сялянамі пракацілася па Мазырскім, Ігуменскім, Мінскім, Гомельскім, Рэчыцкім, Лепельскім і іншых паветах Беларусі [1, с. 435].

Варта адзначыць, што шмат непараразуменняў і канфліктаў было выкліканы ў сувязі з наяўнасцю ў пэўных катэгорый насельніцтва «броні» ад службы ў войску. Яе мелі цэлы шэраг служачых розных прадпрыемстваў і ўстановаў. У першую чаргу гэта тычылася тых, хто працаваў непасрэдна на абаронных заводах ці актыўна спрыяў забеспячэнню арміі харчам і фуражом. Напрыклад, з'езд прадстаўнікоў Губернскіх харчовых камітэтав, які праходзіў у Маскве, прыняў наступную пастанову:

«Прадаставіць адтэрміноўкі па прызываў ў войска наступным катэгорыям служачых у арганізацыях і ўвогуле працуючых па нарыхтоўцы сена для войска і насельніцтва:

- а) раённым загадчыкам і іх памагатым;
- б) загадчыкам прэсавальных пунктаў і іх памагатым;
- в) тэхнікам па прыёмцы і адпраўцы сена;
- г) бухгалтарам, сакратарам і загадчыкам справаводства;
- д) прэсавальшчыкам;
- е) паставянным возчыкам, якія заключылі дамовы на перавозку;
- ж) па пастановах губернскіх харчовых камітэтах, паставшчыкам сена» [6, арк. 6 адв.].

Мяцоваяе насельніцтва не заўжды прыязна ставілася да тых, каму ўдалося не трапіць на прызыўныя ўчасткі. Шмат у якіх вёсках і гарадках, людзі даносілі на суседзяў, якія пазбеглі прызыва ці дэзерціравалі з арміі. Такіх даносаў у 1915 г. было так шмат, што ваенны міністр А.А. Паліванаў прыйшоў да высновы, што Міністэрства ўнутраных спраў надае занадта шмат увагі ўхіленню ад прызыва і напісаў пра гэта міністру ўнутраных спраў [5, с. 209].

Не спрыялі актыўнаму папаўненню вайсковага кантынгента шматлікія хібы мясцовых уладаў пры правядзенні мабілізацый-

ных кампаній. Так у снежні 1915 г. у датэрміновы прызыў навабранцаў, праведзены мабілізацыйным парадкам, аказаўся прынятымі на ваенную службу некаторыя маладыя людзі: не дасягнуўшыя прызыўнога ўзросту (нарадзіліся пазней за 1896 г.), і тыя, хто належаў да насельніцтва, вызваленага ад выканання ваенай павіннасці [7, арк. 11 адв.].

Асобныя праблемы ўзніклі і з добраахвотнікамі, якія мелі «брани», але ж жадалі ісці на фронт. Дзяржаўныя і ваенныя асобы праз некалькі дзён пасля пачатку мабілізацыі проста не прадугледзелі таго, што ў ваенны час могуць быць такія асобы. Толькі 23 ліпеня цар адабрыў правілы аб зацічэнні добраахвотнікаў на службу [5, с. 208]. Тым не менш, яшчэ ў ліпені 1917 г. можна было назіраць наступную сітуацыю: «некаторыя асобы, якія не маюць ніякіх паўнамоцтваў, самавольна набіраюць добраахвотнікаў, і, не будучы асвядомленымі як і куды іх накіроўваць, кідаюць іх затым на волю лёсу» [8, арк. 145].

Але ж, нягледзячы на ўсе цяжкасці, ураду ўдавалася паспяхова праводзіць шматлікія мабілізацыі. Яўка навабранцаў амаль на ўсе прызыўныя ўчасткі краіны была вельмі высокай. Гэта дазваляла падтрымліваць колькасны склад дзеючай арміі на патрэбным узроўні.

Список літаратуры

1. Біч, М. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / М. Біч, В. Яноўская, С. Рудовіч [і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.; іл.
2. Ляхоўскі, У.В. Школьная адукцыя ў Беларусі падчас німецкай акупациі (1915 – 1918 г.) / У.В. Ляхоўскі. – Вільня, 2010. – 340 с.
3. Карнялюк, В. Пра колькасць прызваных у расійскае войска з Віленскай, Віцебскай, Гарадзенскай, Менскай і Магілёўскай губерні ў час Першай сусветнай вайны (1914 – 1917) / В. Карнялюк // Гістарычны альманах. – Гародня, 2000. – Т. 3.
4. Цуба, М.В. Мабілізацыйны і салдацкі рух на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны / М.В. Цуба // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин): материалы I Междунар. науч. конф., 2 – 3 декабря 2010 г. – Вітебск: Вітебскій філіял УО ФПБ «МИТСО», 2010 – 692 с.
5. Санборн, Дж. Беспорядки среди призываников в 1914 г. и вопрос о русской нации: новый взгляд на проблему / Дж. Санборн // Россия и Первая мировая война: материалы Междунар. научного коллоквиума / редкол.: Н.Н. Смирнов (отв. ред.) [и др.]. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – 562 с.
6. Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці (далей ДАВВ). – Фонд 5. – Воп. 6. – Спр. 1.

7. ДАВВ. – Фонд 2289. – Воп. 1. – Спр. 16.
8. ДАВВ. – Фонд 2289. – Воп. 1. – Спр. 24.

Хаданёнак Віктор Мамертавіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу БДУ, г. Мінск.

Навуковы кіраўнік: Коршук Уладзімір Канстанцінавіч, доктар гісторычных науک, прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу БДУ, г. Мінск.

УДК 355.4

В.Н. Суряев

ОФИЦЕРЫ РУССКОЙ АРМИИ В ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ (1904 – 1905 гг.)

Статья посвящена морально-психологическому состоянию русского офицерства в ходе русско-японской войны и, прежде всего – отношению к выполнению воинского долга.

Ключевые слова: Бенисон, Япония, Дальний Восток, Н.Н. Головин.

Обострение геополитических и экономических противоречий между великими державами в начале XX века вызвало целый ряд войн и вооруженных конфликтов. Одной из таких войн явилась русско-японская война, причиной которой стало стремление каждой из сторон усилить свое влияние на Дальнем Востоке и в Китае, обеспечить контроль над побережьем Тихого океана.

Следует отметить, что в военной прессе той поры регулярно публиковались материалы, показывавшие необходимость Дальнего Востока для развития России, точно формулировались причины, вызвавшие нападение Японии. Поэтому русское офицерство, несмотря на то, что от политики в «чистом» виде было весьма далеко, в военно-политических вопросах являлось достаточно информированным, и осознавало государственные интересы.

Патриотические настроения офицерства были столь сильны, что многие из служивших в других регионах брали отпуска и самостоятельно уезжали воевать в передовые отряды русских войск. Один из офицеров писал о своих товарищах: «...все лучшее, смелое, энергичное хлынуло на войну ... перед глазами стояла яркая, светлая цель – защитить Родину, пожертвовать собой ради нее» [1, с. 203].